



### Belarusian (беларуская мова)

**Уступныя абраады**

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымяняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Господа Ісуса  
Хрыста, і любоў да Бога, і  
Камунія Святога Духа быць з  
усімі вами.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце  
прывнаем свае грахі, і таму  
падрыхтуйцеся да святкавання  
святых таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу  
і вам, браты і сёстры, што я  
моцна зграшыў, у маіх думках і ў  
маіх словах, у тым, што я зрабіў,  
і ў тым, што мне не ўдалося  
зрабіць, Праз маю віну, Праз маю  
віну, Праз маю найбольш  
жорсткую віну; Таму я пытаюся ў  
блаславёнай Марыі, калі-  
небудзь, калі-небудзь, Усе анёлы  
і святыя, А ты, мае браты і  
сёстры, маліцца за мяне  
Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся  
над намі, даруй нам нашы грахі, і  
прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымяняльнікі

Кіры

### Italian (Italiano)

**Riti introduttivi**

Segno della croce

Nel nome del Padre, del Figlio e  
dello Spirito Santo.

Amen

Saluto

La grazia di nostro Signore Gesù  
Cristo, e l'amore di Dio, e la  
comunione dello Spirito Santo Sii  
con tutti voi.

E con il tuo spirito.

Atto penitenziale

Fratelli (fratelli e sorelle),  
riconosciamo i nostri peccati, E  
così preparaci a celebrare i  
misteri sacri.

Confesso a Dio Onnipotente E a  
te, fratelli e sorelle, che ho molto  
peccato, Nei miei pensieri e nelle  
mie parole, In quello che ho fatto  
e in quello che non sono riuscito a  
fare, Attraverso la mia colpa,  
Attraverso la mia colpa,  
Attraverso la mia colpa più grave;  
quindi chiedo a Blessed Maria  
sempre virgin, Tutti gli angeli e i  
santi, E tu, i miei fratelli e sorelle,  
Pregare per me al Signore nostro  
Dio.

Possa Dio onnipotente avere  
pietà di noi, Perdonaci i nostri  
peccati, e portaci alla vita eterna.

Amen

Kyrie

## Belarusian (беларуская мова)

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

**Хрыстос, злітуйцеся.**

Хрыстос, злітуйцеся.

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

**Глорыя**

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добраі волі.  
Мы хвалю вас, Мы  
дабраслаўляем цябе, Мы вас  
абажаем, Мы ўслаўляем цябе,  
Мы дзякуем вам за вашу вялікую  
славу, Госпадзе Бог, нябесны  
кароль, Божа, Усемагутны  
бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос,  
толькі нарадзіўся сын, Госпадзе  
Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы  
забіраецце грахі свету, Злічыце  
нас; Вы забіраецце грахі свету,  
атрымаць нашу малітву; Вы  
сядзіце ў правай руцэ бацькі,  
Злічыце нас. Для вас толькі  
святы, ты адзін - Гасподзь, Вы  
адзін самы высокі, Ісус Хрыстос,  
са Святым Духам, У славу Божай  
Айцец. Амін.

**Збіраць**

**Давайце малімся.**

Амін.

**Літургія Слова**

Першае чытанне

Слова Господа.

Дзякую Богу.

Адказна псальма

Другое чытанне

## Italian (Italiano)

**Signore, abbi pietà.**

Signore, abbi pietà.

**Cristo, abbi pietà.**

Cristo, abbi pietà.

**Signore, abbi pietà.**

Signore, abbi pietà.

**Gloria**

Gloria a Dio nel più alto, e sulla terra pace a persone di buona volontà. Ti lodiamo, Ti benediamo Ti adoriamo ti glorifichiamo, Ti diamo grazie per la tua grande gloria, Signore Dio, re celeste, O Dio, Padre Onnipotente. Signore Gesù Cristo, solo figlio generato, Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, togli i peccati del mondo, avere pietà di noi; togli i peccati del mondo, ricevere la nostra preghiera; Sei seduto alla mano destra del padre, Abbi pietà di noi. Solo per te sei quello santo, Solo tu sei il Signore, Solo tu sei il più alto, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, Nella gloria di Dio il Padre. Amen.

**Raccogliere**

**Preghiamo.**

Amen.

**Liturgia della parola**

Prima lettura

La parola del Signore.

Grazie a Dio.

Salmo responsoriale

Seconda lettura

## Belarusian (беларуская мова)

Слова Господа.

Дзякую Богу.

Евангелле

**Гасподзь быць з вамі.**

I з вашым духам.

**Чытанне ад Святога Евангелля**  
паводле Н.

Слава табе, Госпадзе

**Евангелле Госпада.**

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус  
Хрыстос.

**Прафесія веры**

Я веру ў аднаго Бога, бацька  
Усемагутны, вытворца нябёсаў і  
зямлі, з усіх рэчаў бачна і  
нябачныя. Я веру ў аднаго  
Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны  
нараджаны Сын Божы,  
Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх  
уздостаў. Бог ад Бога, Святое ад  
святла, Сапраўдны Бог ад  
сапраўднага Бога, нарадзіўся, не  
выраблены, канструктаваны з  
Айцом; Праз яго ўсё было  
зроблена. Для нас мужчын і для  
нашага выратавання ён сышоў з  
нябёсаў, і Святы Дух быў  
увасабленым Панны Марыі, і стаў  
чалавекам. Дзеля нашага яго  
ўкрыжаваны пад Понціем  
Пілатам, Ён пацярпеў смерць і  
быў пахаваны, і зноў падняўся на  
трэці дзень у адпаведнасці са  
Святога Пісання. Ён узышоў у  
неба і сядзіць у правай руцэ  
Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава  
судзіць пра жыццё і памерлых і ў

## Italian (Italiano)

La parola del Signore.

Grazie a Dio.

Vangelo

**Il Signore sia con te.**

E con il tuo spirito.

**Una lettura dal Santo Vangelo**  
secondo N.

Gloria a te, o signore

**Il Vangelo del Signore.**

Lode a te, Signore Gesù Cristo.

## Professione di fede

Credo in un solo Dio, il padre  
Onnipotente, Creatore del cielo e  
della terra, di tutte le cose visibili  
e invisibili. Credo in un solo  
Signore Gesù Cristo, l'unico figlio  
generato di Dio, nato dal padre  
prima di tutte le età. Dio da Dio,  
Luce dalla luce, vero Dio dal vero  
Dio, generato, non fatto,  
consustanziale con il padre; Tutto  
è stato fatto tramite lui. Per noi  
uomini e per la nostra salvezza è  
sceso dal cielo, e dallo Spirito  
Santo era incarnato della Vergine  
Maria, e divenne uomo. Per il  
nostro bene è stato crocifisso  
sotto Poncio Pilato, Ha sofferto la  
morte ed è stato sepolto, e si è di  
nuovo alzato il terzo giorno in  
accordo con le Scritture. È salito  
in paradiso ed è seduto alla mano  
destra del padre. Verrà di nuovo  
nella gloria giudicare i vivi e i  
morti E il suo regno non avrà fine.  
Credo nello Spirito Santo, nel

### Belarusian (беларуская мова)

яго царства не будзе канца. Я веру ў Святога Духа, Господа, даверу жыцця, які ідзе ад бацькі і сына, Хто з бацькам і сынам абажаны і праслаўляеца, які размаўляў праз прарокаў. Я веру ў адну, святую, каталіцкую і апостальскую царкву.  
Прызнаюся адно хрост за прабачэнне грахоў і я з нецярпеннем чакаю ўваскращэння памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

### Гамалія

#### Універсальная малітва

**Мы молімся Госпаду.**  
Господзе, пачуй нашу малітву.

### Літургія Эўхарыстыі

#### Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і сёстры), што мая ахвяра і ваша можа быць прымальнym для Бога, Усемагутны бацька.**

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў вашых руках За пахвала і славу Яго імя, Для нашага добра і дабро ўсяго Яго Святога Касцёла.

Амін.

#### Эўхарыстычная малітва

**Гасподзь быць з вамі.**  
І з вашым духам.  
Падніміце сэрца.

### Italian (Italiano)

Signore, il donatore della vita, che procede dal padre e dal figlio, che con il padre e il figlio è adorato e glorificato, che ha parlato attraverso i profeti. Credo in una chiesa santa, cattolica e apostolica. Confesso un battesimo per il perdono dei peccati e non vedo l'ora di risurrezione dei morti e la vita del mondo a venire. Amen.

### Omelia

#### Preghiera universale

**Preghiamo il Signore.**

Signore, ascolta la nostra preghiera.

### Liturgia dell'Eucaristia

#### Offertorio

Benedetto sia Dio per sempre.

**Prega, fratelli (fratelli e sorelle), che il mio sacrificio e il tuo può essere accettabile per Dio, il padre onnipotente.**

Posso il Signore accettare il sacrificio nelle tue mani per la lode e la gloria del suo nome, per il nostro bene e il bene di tutta la sua santa chiesa.

Amen.

#### Preghiera eucaristica

**Il Signore sia con te.**  
E con il tuo spirito.  
Solleva i tuoi cuori.

### Belarusian (беларуская мова)

Мы падымаем іх да Господа.  
**Давайце падзякуем Госпаду Богу нашаму.**

Гэта правільна і справядліва.  
Святы, святы, святы Гасподзь  
Бог гаспадароў. Неба і зямля  
поўныя вашай славы. Хосана ў  
самым высокім. Блаславёны той,  
хто прыходзіць у імя Господа.  
Хосана ў самым высокім.

### **Таямніца веры.**

Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, і вызнайце сваё  
ўваскрасенне Пакуль ты зноў не  
прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо  
гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы  
абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, Пакуль ты зноў не  
прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас,  
Збаўца свету, бо ваш крыж і  
ўваскрасенне Вы вызвалілі нас.

Амін.

### **Абрад Камунії**

**Па камандзе Збаўцы і  
утвараецца боскім вучэннем, мы  
адважваемся сказаць:**

Наш бацька, які мастацтва на  
небе, Святы - гэта імя Тваё;  
Прыходзь Валадарства,  
прыходзіць, твой будзе зроблены  
на зямлі, як на небе. Дайце нам у  
гэты дзень наш штодзённы хлеб,  
І даруй нам нашы парушэнні, як  
мы даруем тым, хто парушае  
нас; і вядзе нас не ў спакусу, Але  
пазбавіць нас ад зла.

**Дастань нас, Госпадзе, мы  
молімся, ад кожнага зла, ласкова**

### Italian (Italiano)

Li solleviamo al Signore.  
**Ringraziamo il Signore nostro Dio.**

È giusto e giusto.  
Santo, santo, santo Signore Dio  
degli ospiti. Il paradiso e la terra  
sono pieni della tua gloria.  
Osanna nel più alto. Beato colui  
che viene nel nome del Signore.  
Osanna nel più alto.

### **Il mistero della fede.**

Proclamiamo la tua morte, o  
Signore, e professa la tua  
risurrezione finché non torni. O:  
Quando mangiamo questo pane e  
beviamo questa tazza,  
Proclamiamo la tua morte, o  
Signore, finché non torni. O:  
Salvaci, salvatore del mondo, per  
dalla tua croce e risurrezione Ci  
hai liberati.

Amen.

### **Rito di comunione**

**Al comando del Salvatore e  
formato dall'insegnamento  
divino, osiamo dire:**

Padre nostro che sei nei cieli, sia  
santificato il tuo nome; venga il  
tuo Regno, saranno fatti sulla  
terra come è in paradiso. Dacci  
oggi il nostro pane quotidiano, e  
perdonci le nostre trasgressioni,  
come perdoniamo coloro che  
violano contro di noi; e non ci  
guidano in tentazione, ma liberaci  
dal male.

**Liberaci, signore, preghiamo, da  
ogni male, concedere**

### Belarusian (беларуская мова)

прадастаўляйце мір у нашы дні,  
што, пры дапамозе вашай  
міласэрнасці, Мы можам быць  
заўёды свабоднымі ад граху і ў  
бяспечы ад усяго бедства, як мы  
чакаем блаславёной надзеі і  
прыход нашага Збаўцы, Ісус  
Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава  
вашыя Цяпер і назаўёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто  
сказаў вашым апосталам: *Mir* я  
пакідаю цябе, мой мір, які я табе  
даю, не глядзіце на нашы грахі,  
Але на веру вашай царквы, і  
ласкова дайце ёй мір і адзінства  
у адпаведнасці з вашай воляй.  
Якія жывуць і валадарыць вечна  
і векі.

Амін.

*Mir* Госпада заўёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін  
аднаму знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі  
свету, Злічыце нас. Ягня Божы,  
вы забіраеце грахі свету,  
Злічыце нас. Ягня Божы, вы  
забіраеце грахі свету, дайце нам  
мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто  
забірае грахі свету.

Дабрашчасныя - тыя, якія  
закліканы да вячэры бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы  
павінны ўвайсці пад мой дах, Але

### Italian (Italiano)

gentilmente la pace ai nostri  
giorni, Questo, con l'aiuto della  
tua misericordia, Potremmo  
essere sempre liberi dal peccato  
e al sicuro da ogni angoscia,  
Mentre attendiamo la speranza  
benedetta e la venuta del nostro  
Salvatore, Gesù Cristo.

Per il regno, Il potere e la gloria  
sono tuoi adesso e per sempre.

Signore Gesù Cristo, Chi ha detto  
ai tuoi apostoli: Pace ti lascio, la  
mia pace ti do, Non guardare sui  
nostri peccati, Ma sulla fede della  
tua chiesa, e concederle  
gentilmente la pace e l'unità In  
conformità con la tua volontà.  
Che vivono e regnano per  
sempre.

Amen.

La pace del Signore sia sempre  
con te.

E con il tuo spirito.

Offriamo l'un l'altro il segno della  
pace.

Agnello di Dio, togli i peccati del  
mondo, Abbi pietà di noi. Agnello  
di Dio, togli i peccati del mondo,  
Abbi pietà di noi. Agnello di Dio,  
togli i peccati del mondo,  
Concedci pace.

Ecco l'agnello di Dio, Ecco colui  
che toglie i peccati del mondo.  
Beati quelli chiamati alla cena  
dell'agnello.

Signore, non sono degno che  
dovresti entrare sotto il mio tetto,

Belarusian (беларуская мова)

толькі кажа, што слова і мая  
душа будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

**Заключныя абрэды**

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог

дабраславіць цябе, Бацька, і

Сын, і Святы Дух.

Амін.

Звальненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце

Евангелле Госпада. Ці: ідзі ў

свеце, праслаўляючы Госпада

сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў

свеце.

Дзякую Богу.

Italian (Italiano)

Ma dire solo la parola e la mia  
anima saranno guarite.

Il corpo (sangue) di Cristo.

Amen.

Preghiamo.

Amen.

**Riti conclusivi**

Benedizione

Il Signore sia con te.

E con il tuo spirito.

Possa Onnipotente Dio benedirti,  
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Amen.

Licenziamento

Vai avanti, la massa è finita. O:  
vai e annuncia il vangelo del  
Signore. Oppure: vai in pace,  
glorificando il Signore dalla tua  
vita. O: vai in pace.

Grazie a Dio.